

МЕТОДЫКА РАБОТЫ РЭЖЫСЁРА З ФАЛЬКЛОРНЫМІ КАЛЕКТЫВАМІ

У навуковай і метадычнай літаратуры праблеме засваення рэжысёрам тэкстаў і сэнсаў фальклорнай спадчыны ў свяце не надзяляеца дастатковай увагі. Часцей за ўсё перад рэжысёрам узікаюць такія пытанні: як узінавіць у сцэнічнай дзеі туу ці іншую традыцыю, якое месца ў свяце павінны займаць фальклорныя творы ў рэпертуары калектываў, як пераадолець цяжкасці, звязаныя з пастаноўкай мясцовага танца, песні, анекдота, казкі, абраду ва ўмовах сцэны, нівеліраваць «мяжу» паміж выкананцамі і гледачамі, стварыць «фальклорную сітуацыю» і інш. Методыка работы рэжысёра з фальклорнымі калектывамі грунтуетца на тэорыі і метадалогіі фальклорызму ў мастацкай творчасці, распрацаванай **аўтарам**, якая ўключае наступныя тыпы: 1) традыцыйны фальклор; 2) другасны фальклор; 3) апрацаваны фальклор; 4) аўтарскія творы, творы асобных калектываў, якія прыйшли працэс фальклорызациі; 5) стылізаваны фальклор; 6) рэстаўрыраваны фальклор; 7) рэканструкція фальклору [1].

Кожны з адзначаных тыпаў фальклорызму патрабуе ад рэжысёра спецыфічных методык работы з фальклорнымі калектывамі, іх кіраўнікамі, ведання асаблівасцяў прыроды фальклорнага мастацтва. Важнейшым канцептуальным метадычным падыходам у работе рэжысёра пры засваеніі фальклору ў свяце з'яўляеца асэнсаванне адносінаў з традыцыйнай спадчынай розных узроставых груп насельніцтва. Перш за ўсё гэта тыя, хто з'яўляеца **носьбітамі** традыцыі, як правіла, людзі старэйшага і сярэдняга ўзросту, якія жывуць пераважна ў сельскай мясцовасці, і моладзь, што вывучае фальклор падчас экспедыцый у народнае асяроддзе, альбо ў нотна-фоназаписах ці літаратурных крыніцах і інш. Яшчэ больш ускладняеца методыка работы рэжысёра з **дзінчынамі** фальклорнымі калектывамі, якія вывучаюць спадчыну ў гарадах і не маюць магчымасця пераймання майстэрства ад непасрэдных выкананцоў [2].

Толькі зразумеўшы гэтыя зыходныя тэарытычныя пастулаты, рэжысёр мае права і магчымасць кампетэнтна ўласабляць у сваёй прафесійнай дзейнасці методыку работы з фальклорнымі калектывамі пры падрыхтоўцы іх да выступлення ў свяце.

Вызначым асноўныя метадычныя прыёмы ў работе рэжысёра з фальклорнымі калектывамі рознага тыпу фальклорызму. Асаблівае месца ў прадстаўленай вышэй тыпалогіі належыць традыцыйнаму фальклору, выкананцамі якога з'яўляюцца непасрэдныя носьбіты традыцыі. Тут не трэба блытаць **аўтэнтычны** фальклор у жывым бытаванні і гэты ж фальклор, але перанесены ў сцэнічныя ўмовы, дзе аўтэнтыка непазбежна губляеца. Найважнейшымі прынцыпамі творчай дзейнасці традыцыйнага калектыву з'яўляюцца **уснасць, калектыўнасць і імпавізайнасць** [3].

Традыцыйныя калектывы ўзнаўляюць мясцовую манеру выканання, валодаюць «свайм» рэпертуарам, спецыфічнай гутарковай мовай, дыялектамі. Рэжысёр павінен усведамляць, што менавіта гэтыя калектывы надаюць святу непаўторны, самабытны характар. У наш час кіраўнікамі калектываў традыцыйнага тыпу з'яўляюцца як аўтарытэтныя майстры-выкананцы, так і падрыхтаваныя ў якой-небудзь галіне мастацтва прафесіяналы-спевакі, інструменталісты, харэографы і інш. Працуочы з лідэрамі ці кіраўнікамі калектываў традыцыйнага тыпу, рэжысёр павінен у метадычнай работе пры падрыхтоўцы свята ўлічваць ход думак кожнага ўдзельніка, таму што творчасць носьбітаў традыцыі заўсёды носіць калектыўны характар.

Традыцыйныя калектывы займаюцца таксама рэстаўрацыяй фальклору: на рэпетыцыях успамінаюць умовы выканання фальклорных твораў, абрадавыя дзеі, у якіх адбывалася выкананне, рыхтуюць касцюмы і атрыбуты і інш. Рэстаўрацыя азначае – аднаўленне народнай песні ў першапачатковым выглядзе, дзякуючы захаванасці яе ў памяці людзей старэйшага пакалення. Гэта – жывая памяць пакалення, якая дазваляе адрадзіць многія старадаўнія песні.

Другасны фальклор як тып фальклорызму – важная форма засваення музычнай спадчыны ў свяце. Значэнне яго цяжка пераацаніць у адносінах да перспектывы захаванасці фальклору ў свяце [4]. Удзельнікі калектываў другаснага фальклору – гэта моладзь, якая не з'яўляеца носьбітам традыцыі, але імкнешца ўзнаўляць яе так, як яна бытую ў жывым асяроддзі. Маладыя людзі вывучаюць народныя побыт, пераймаюць майстэрства ў народных выкананцоў, запісваюць у час экспедыцый фальклорныя творы, цікавяцца адпаведнай навуковай і метадычнай літаратурай. Некаторыя з выкананцоў другаснага фальклору памылкова лічаць, што яны з'яўляюцца прадстаўнікамі «аўтэнтычнага» фальклору. Але копія, нават таленавітая, ніколі не становіцца арыгіналам.

У метадычнай работе з калектывамі другаснага фальклору рэжысёр можа дапамагчы кіраўніку і ўдзельнікам у распрацоўцы мізансцэн, знаходжанні вобразаў і персанажаў, авалоданні пластыкай і мімікай, пабудовы выступлення ў свяце ў форме «маленькага спектаклю» – з завязкай дзеяння, яго развіццём, кульмінацыяй і фіналам [5]. Методыка работы рэжысёра з моладдзю, якая імкнешца дакладна ўзнаваць фальклорную традыцыю ў свяце, цалкам адпавядае вядомаму сярод народных майстроў прынцыпу: «Народная песня не проста співаеща, яна іграеща». Якраз рэжысёр мае магчымасць навучыць моладзь авалоданню элементарнымі акцерскімі навыкамі і ўменнямі, жэстамі, рухамі, мімікай і інш. Методыка работы рэжысёра з маладымі выкананцамі набывае эстэтычныя хактары, што вызначае ўспрыманне функцыяй канкрэтнай святочнай дзеі. Трэба, на жаль, канстатаваць, што многім маладзёжным калектывам, якія выступаюць у свяце, не хапае культуры паводзін на сцэне, адсюль і прымітывізм, і вульгарызм выканання фальклорных твораў, эстэтычна абмежаванасць. Увасабленне рэжысёрам у свяце эстэтычнай функцыі фальклорнага твора павінна быць вызначальным метадычным і практичным прынцыпам у яго работе з фальклорнымі калектывамі ўвогуле, але асабліва з маладзёжнымі.

Методыка работы рэжысёра з фальклорнымі калектывамі лагічна вызначае ўспрыманне трансфармацыі святочнай дзеі ў жывым бытаванні ў накірунку забавы, пацяшэння, гульні. Страта фальклорам сацыяльнай практичнай функцыі ў сучасным свяце, якое ажыццяўляе рэжысёры, накіроўвае метадычную работу ў рэчышча эстэтычнага відовішча, з выкарыстаннем рэгіянальных асаблівасцяў этнографічнага асяроддзя, народнага касцюма, прадметаў і рэчаў хатняга бытуту, жывой гутарковай мовы, слоўнага, песеннага, інструментальнага і харэаграфічнага рэпертуару з элементамі народнага тэатра і інш. Размова ідзе пра карнавальны дух, прасякнуты элементамі эстэтыкі, які ўзнікае ў многіх народных святах: Каляды, Масленіца, Вялікдзень, Сёмуха, Купалле, хрэсьбіны, вяселле, застолле, сучасныя Даждынкі і інш.

Рэжысёру трэба ведаць, што некаторыя маладзёжныя фальклорныя калектывы займаюцца стылізацыяй, рэстаўрацыяй альбо рэканструкцыяй фальклору. Гэтыя тыпы фальклорызму патрабуюць ведання не толькі жывога бытавання традыцыі, але і дадатковай літаратуры па фальклору, этнографіі, мастацтвазнаўству, гісторыі Беларусі і інш. Улічваючы, што людзі ў наш час адарваліся ад вытокаў фальклорнай спадчыны, асабліва гарадская моладзь, рэжысёру трэба ствараць умовы для паспяховага ўспрыння слухачамі (гледачамі) праграм выступленняў гэтых калектываў. Рэжысёр можа падрыхтаваць аўдыторыю, расказаўшы пра асаблівасці выступлення, пра ўдзельнікаў, іх творчыя скільнасці, інтарэсы і інш. Рэжысёры не павінны абмяжоўваць творчую ініцыятыву калектываў, накіраваную на стылізацыю, рэстаўрацыю фальклору. Наадварот, у метадычнай работе яны абавязаны ствараць умовы для раскрыцця творчых задумак калектываў.

У іншым аспекте выкарыстоўваюць фальклор народныя хары. Іх можна падзяліць на два віды: гарадскія калектывы, якія співаюць у агульнай народнай манеры і не прытрымліваюцца якіх-небудзь канкрэтных стыляў, і калектывы, пераважна вясковыя, што выконваюць лакальны фальклор, або апрацоўкі народных песен, але співаюць іх, захоўваючы асаблівасці мясцовай гаворкі.

Пры метадычнай работе з народнымі харамі, рэжысёру важна арыентавацца на такія, што выконваюць фольклор той мясцовасці, дзе гэтыя калектывы былі створаны.

Метадычная работа рэжысёра з дзіцячымі фальклорнымі калектывамі носіць арганізацыйны і творчы хактар. Арганізацыйны аспект звязаны са стварэннем зацікаўленасці ў дзіцячай, настаўнікаў і бацькоў да свята, вызначэннем выкананцаў, напісаннем сцэнарыю, падрыхтоўкай рэжысёrsка-пастановачнай групы і інш. У той жа час, творчая работа, звязаная з выкананнем фальклору, павінна насіць гульнёвыя хактары, якія найбольш адпавядае дзіцячаму светаўспрыманню і раскрывае іх фантазію і творчы патэнцыял.

У метадычнай работе з дзіцемі рэжысёр павінен улічваць індывідуальныя асаблівасці кожнага, ствараць умовы для раскрыцця здольнасцяў, пабуджаць фантазію. Для увасаблення рэжысёrsкай задумы ў дзіцячым свяце фальклор, як мастацтва слова, песні, танца, забавы, гульні, з'яўляецца ўнікальным сродкам. Менавіта праз гульню з дзіцемі ў свяце магчыма рэалізаваць метадычныя прынцыпы, прыёмы, падыходы, накіраваныя на развіццё разумовых, фізічных здольнасцяў падрастаючага пакалення.

Такім чынам, метадычная работа рэжысёра з фальклорнымі калектывамі павінна быць накіравана на максімальнае захаванне фальклорнай першакрыніцы ў свяце і раскрыццё творчага патэнцыялу яго выкананцаў.

Спіс літаратуры:

1. Аляхновіч, А.М. Методыка асваення фальклорнай спадчыны / Аляхновіч А.М., Сучкоў І.І. – Мінск : Навука, 1995. – 243 с.
2. Аляхновіч, А.М. Народная песня ў мастацкай самадзейнасці / Аляхновіч А.М. – Мінск : Навука, 1991. – 322 с.
3. Аляхновіч, А.М. Беларуская традыцыйная музычна спадчына / А.М.Аляхновіч. – Мінск : Навука, 2000. – 243 с.
4. Гусев, В.В. Фолькоризм / В.В.Гусев // Восточно-славянский фольклор : словарь науч. и нар. терминологии.– Мінск: Выш. шк., 1993. – С. 406–407.
5. Дапаможнік для фальклорна-этнографічных калектываў. – Мінск : Выш.шк., 1988. – 243 с.